

РЕКТОРУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ИНСТИТУТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
БОНДАРЮ Ю.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ВЫДАННОГО В  
ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, И УСТАНОВЛЕНИИ ЕГО ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ  
(СООТВЕТСТВИЯ) ДОКУМЕНТУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ / APPLICATION  
FORM FOR ASSESSMENT OF A FOREIGN QUALIFICATION**

| <b>ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ / АСАБІСТЫЯ ДАДЗЕНЫЯ ЗАЯЎНІКА / QUALIFICATION<br/>HOLDER'S PERSONAL INFORMATION</b>   |  |
|--|--|
| Имя* на русском языке<br>Імя* на рускай мове<br>First (given) name(s)* in Russian  |  |
| Отчество* на русском языке (если применимо)<br>Імя па бацьку* на рускай мове (калі ўжываецца)<br>Patronymic name* in Russian (if applicable)   |  |
| Фамилия* на русском языке<br>Прозвища* на рускай мове<br>Surname (family name)* in Russian<br><u>В именительном и родительном падежах</u>  |  |
| Имя* на белорусском языке<br>Імя* на беларускай мове<br>First (given) name(s)* in Belarussian  |  |
| Отчество* на белорусском языке (если применимо)<br>Імя па бацьку* на беларускай мове (калі ўжываецца)<br>Patronymic name* in Belarussian (if applicable)   |  |
| Фамилия* на белорусском языке /<br>Прозвища* на беларускай мове<br>Surname (family name)* in Belarussian<br><u>В именительном и родительном падежах</u>  |  |
| Имя* латинскими буквами (если нет, то транслитерация) /<br>Імя* лацінскімі літарамі (калі няма, то транслітарацыя)<br>Name* in Latin script (if not, transliteration)  |  |
| Фамилия* латинскими буквами (если нет, то транслитерация) /<br>Прозвища* лацінскімі літарамі (калі няма, то транслітарацыя)<br>Surname* in Latin script (if not, transliteration)  |  |
| Гражданство / Грамадзянства<br>Current Nationality (Citizenship)   |  |
| Дата и место рождения / Дата і месца нараджэння<br>Date and place of birth   |  |
| Контактная информация / Кантактная інфармацыя/<br>Contacts:  |  |
| Почтовый адрес в Беларуси (улица, дом, корпус, квартира, почтовый индекс, город/нас. пункт) /<br>Паштовы адрес у Беларусі (вуліца, дом, корпус, кватэра, паштовы індэкс, горад/нас. пункт) /<br>Full postal address in Belarus (if applicable) |  |
| Мобильный телефон белорусского оператора /<br>Мабільны тэлефон беларускага аператара /<br>Mobile number of Belarusian mobile phone operator (if applicable)  |  |
| Электронная почта / Электронная пошта / E-mail   |  |

\*Заполняется на ФИО, указанные в дипломе / \*Запаўняецца на дадзеныя, які пазначаны ў дыпломе /  
\*Filling up for the name/surname from the credential/educational document

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ/ ИНФАРМАЦЫЯ АБ АТРЫМАНД  
АДУКАЦЫІ / INFORMATION ABOUT QUALIFICATION**

|  |  |
|--|--|
| Название учреждения образования / Назва ўстановы адукацыі / Name of educational institution  |  |
| Страна / Краіна / Country of issue   |  |
| Место получения образования (страна/город) / Месца атрымання адукацыі (краіна/горад) / Place of issue (country/city)   |  |
| Специальность / Спецыяльнасць / Programme name   |  |
| Фактическая продолжительность обучения / Фактычна працягласць навучання / Duration of studies (in years)   |  |
| Поступление (месяц/год) / Паступленне (месяц/год) / Date of enrollment (month/year)  |  |
| Окончание обучения (месяц/год) / Заканчэнне (месяц/год) / Date of graduation (month/year)  |  |
| Форма обучения (очная, заочная, дистанционная, иная) / Форма навучання (вочная, завочная, дыстанцыйная, іншая) / Mode of study (full-time, part-time, distance, other – specify) |  |
| Академическая степень / Акадэмічна ступень / Academic degree (if applicable)   |  |
| Квалификация / Кваліфікацыя / Professional qualification awarded (if applicable)   |  |

**ЦЕЛЬ ПРИЗНАНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ / МЭТА ПРЫЗНАННЯ ДАКУМЕНТА АБ АДУКАЦЫІ / PURPOSE OF RECOGNITION**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Продолжение обучения / Працяг адукацыі / Further studies | <input type="checkbox"/> |
| Трудоустройство / Працаўладкаванне / Employment          | <input type="checkbox"/> |

Иное / Іншае / If other, please, specify.....  
.....

**ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ) /  
ДАКУМЕНТЫ, ЯКІЯ ПРЫКЛАДАЮЦЦА (ЗАПАЎНЯЕЦЦА ЗАЯЎНІКАМ)  
DOCUMENTS ENCLOSED (FILLED IN BY THE APPLICANT)**

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> нотариально заверенная копия диплома                               |
| <input type="checkbox"/> нотариально заверенная копия приложения к диплому                  |
| <input type="checkbox"/> нотариально заверенная и легализованная копия диплома              |
| <input type="checkbox"/> нотариально заверенная и легализованная копия приложения к диплому |
| <input type="checkbox"/> нотариально заверенный перевод диплома                             |
| <input type="checkbox"/> нотариально заверенный перевод приложения к диплому                |
| <input type="checkbox"/> копия паспорта / <input type="checkbox"/> копия вида на жительство |
| <input type="checkbox"/> 4 фото размера 3x4 см (одинаковые, цветные)                        |
| <input type="checkbox"/> оплата госпошлины (0,1 базовой величины)                           |

|  |
|--|
|  |
|  |

#### **ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ / ІНШЫЯ ДАКУМЕНТЫ / ADDITIONAL DOCUMENTS**

- копия свидетельства о браке
- копия документа, подтверждающего смену фамилии
- копия предыдущего документа об образовании (.....)
- заявление-согласие на предоставление персональных данных (если необходимо)

Я согласен(на), что личная информация, указанная в настоящем заявлении, может быть передана учреждениям образования в целях проверки подлинности документа об образовании. /Я згодзен(на), што асабістая інфармацыя, прадстаўленая ў сапраўданай заяве, можа быць перададзена ўстановам аддукацыі з мэтай праверкі сапраўднасці дакумента аб аддукацыі. / I agree, that my personal data mentioned in this application form can be forwarded to the competent authorities for the purposes of checking the authenticity and enquiring other information needed for the assessment.

Я подтверждаю, что информация, указанная в заявлении, является полной и достоверной, а подаваемый документ об образовании – аутентичным. / Я пацвярджаю, што інфармацыя, прадстаўленая ў заяве, з'яўляецца поўнай і верагоднай, а дакумент аб аддукацыі, які падаецца – аўтэнтычным. / I confirm that the information stated in this application is true and the submitted documents were issued to me.

Я информирован(а), что в случае выявления недостоверности документа об образовании сведения будут переданы в территориальные органы прокуратуры Республики Беларусь. / Я інформаваны(а), што ў выпадку выяўлення няпэўнасці дакумента аб аддукацыі звесткі будуць перададзены ў тэрытарыяльныя органы прокуратуры Рэспублікі Беларусь. / I understand that provision of fraudulent documents will influence the result of the recognition and the information will be reported to the competent authorities of Belarus.

**МИНСК (дата)..... 20..... г.      ПОДПИСЬ / ПОДПІС / SIGNATURE.....**